

## ФІЛАЛОГІЯ

УДК 801.3.26(09)

*Булыка А.М., Казачэнка Т.М.*

## ЛЕКСІКА ЙОРЫДЫЧНЫХ ДАКУМЕНТАЎ ГРОДЗЕНШЧИНЫ XVI – XVII стст.

У гісторыі беларускай літаратурна-пісьмовай мовы канец XVI – пачатак XVII ст. быў перым, калі стабілізаваліся граматычныя нормы дзелавой пісьменнасці, а яе лексічны састаў узбагаціўся многім новымі сродкамі намінацый, асабліві словамі польскага і лацінскага паходжання. Лексічныя паланізацыі і лацінізацыі садзейнічалі як упłyў польскіх дзелавых папер, што атрымлівалі ўсё большае пашырэнне на Беларусі, так і ўздзеянне дакументацыі на лацінскай мове, якая вялася ў мясцовых канцылярыях нароўні з дакументамі на беларускай і польскай мовах.

Актавая мова Гродзеншчыны ў лексічных адносінах не выяўляла спецыфічных асаблівасцей у параўнанні з мовай дзелавых пісьмовых помнікаў, створаных у перыяд развіцця беларускай народнасці ў іншых мясцовасцях нашага краю. Як і ў лексіцы юрыдычных дакументаў, што з'яўляліся на Міншчыне і Віленшчыне, Віцебшчыне і Полачшчыне, Піншчыне і Брэстшчыне, у яе слоўніку адчувалася перанасычэнне іншамоўным лексічнымі сродкамі. Але часам у мясцовом справаводстве ўзнікалі афіцыйныя паперы, дзе тэндэнцыя да паланізацыі і лацінізацыі не набывала выразнага практычнага замацавання. Да такой дакumentацыі можна аднесці і пастановы сесій Трыбунала, вышэйшага апеляцыйнага суда ў Вялікім княстве Літоўскім, якія адбываліся ў Навагрудку на працягу 1583—1612 гг.[1].

Умеранае ўжыванне запазычанняў у названых пастановах патрэбна бачыць у tym, што яны прымаліся галоўным судовым органам дзяржавы, у веданні якога знаходзіліся справы, разгледжаныя павятовымі земскімі, гарадскімі або падкаморскімі судамі і абскарджаныя ў апеляцыйным парадку, і рашэнні якога мелі сілу пастаноў сейма. Значыць, у іх трапляя толькі трывала замацаваная ў дзелавой мове іншамоўная лексіка і не адбіліся выпадковыя, яшчэ не асвоеныя беларускай мовай слова, што пранікалі ў паасобныя гаворкі. Тэматычная ж абмежаванасць лексічных сродкаў, перавага сярод іх грамадска-палітычнай, юрыдычнай і сацыяльна-еканамічнай тэрміналогіі тлумачыцца tym, што аб'ектамі вышэйшага інстытуцыйнага разгляду часцей за ўсё з'яўляліся спрэчкі прававога, крымінальнага і маёмаснага характару.

Пастановы навагрудскіх сесій Трыбунала канца XVI – пачатку XVII ст. адлюстроўваюць асноўныя пласты запазычанай лексікі, якія былі характэрны для беларускай дзелавой пісьменнасці таго часу. У колькасным выражэнні найбольш значнае месца тут, як і ў іншых юрыдычных дакументах, займаюць лексічныя адзінкі польскага паходжання [2].

У адносінах жа да граматычнай сістэмы старabelарускай мовы самую вялікую колькасць паланізмаў складаюць назоўнікі рознай семантычнай характарыстыкі [3]. Сярод іх асабліва вылучаюцца сваёй ужывальнасцю слова *ведомость* 'вестка, звестка', *вонтиливость* 'сумленне', *вырокъ* 'прыгавор суда па крымінальнай ці рашэнне па грамадзянскай справе', *зайсьте* 'інцыдэнт, сутыкненне', *замокъ* 'замак', *зменка* 'упамінанне', *зысь* 'выйгрыш судовай справы; прыбытак', *листъ* 'афіцыйны дакумент', *маетность* 'маёмасць', *место* 'горад', *моцъ* 'правамоцнесь', *назвиско* 'назва', *отчизна* 'спадчына па бацькоўскай лініі', *позовъ* 'выклік у суд', *прэзыскъ* 'прыбытак, барыш', *прозвиско* 'прозвішча', *рокъ* 'год; тэрмін, у які належала выканань пэўнае дзеяние або разгледзець справу ў судзе', *роспартъ* 'разгляд', *рочки* 'тэрміны судаводства ў гарадскіх і замкавых судах', *скарбъ* 'дзяржаўныя фінансы, казна; скарб', *скутокъ* 'вынік, канец', *спадокъ* 'спадчына', *устава* 'закон, пастанова', *члонокъ* 'параграф дакумента'.

У ліку назоўнікаў, запазычаных з польскай мовы, прыкметнай групай выступаюць назвы асоб па пасадах, занятках, сацыяльнаму становішчу, сваяцкіх адносінах: *выволанецъ* 'выгнаннік (чалавек, якога асуадзілі на выгнанне з дзяржавы)', *державицъ* 'часовы ўладальнік і аканом дзяржавынага маёнтка, адначасова начальнік мясцовага дзяржавынага кіравання і суда', *заступца* 'намеснік; абаронца', *земенинъ* 'ваеннаслужылы землеўладальнік, дробны памешчык', *малжонка* 'жонка', *панъ* 'прадстаўнік прывілеяваных слаёў грамадства', *подканцлеръ* 'намеснік канцлера, хавальнік малой дзяржавынай пячаткі ў Вялікім княстве Літоўскім', *стольникъ* 'прыдворны, які адказваў за сервіроўку велікакняжацкага стала'.



Звяртаючі на сябе увагу назвы асоб, выражаныя субстантываванымі прыметнікамі польськага паходжання: *возны* 'судовы выканайца', *войскій* 'ураднік, які ахоўваў маенткі шляхціцай-апалчэнцаў', *крайчий* 'прыдворны, які загадваў княжацкім сталом', *подданый*, *подкоморый* 'прыдворны, які загадваў княжацкім маенткамі; галоўны межавы суддзя', *подскарбій* 'прыдворны, які загадваў дзяржаўным скарбам', *подстаростий* 'намеснік старасты', *подчашы* 'прыдворны, які загадваў спіртнымі напіткамі', *умоцованый* 'давераная асоба; аднакат', *хоружый* 'службовая асоба, якая кіравала арганізацыяй шляхецкага апалчэння'.

Найбольш характэрнымі для даследаваных дакументаў прыметнікамі польскага паходжання з'яўляюцца такія, як *власны* (*властны*) 'уласны, асабісты', *завиты* 'канчатковы (тэрмін)', *звычны* 'звычайны, пастаянны', *звышмененый* (*звышменований*) 'вышэйназываны', *зуполны* 'поўны' 'вичарпальны', *окрутны* 'жорсткі, бязлітасны', *очевісты* 'яўны, відавочны; асабісты', *певны* 'канкрэтны, дакладны; надзейны; упэўнены, перакананы', *пильны* 'пильны; старанны', *постопіты* 'просты, звычайны; агульны', *розмаіты* 'розны, разнастайны', *совіты* 'багаты, шчодры; падвойны'.

Самымі ўжывальнымі дзеясловамі, запазычанымі з польскай мовы, тут выступаюць: *будавати*, *волати* 'крычаць; клякаць', *выналезти* 'адшукаць; прыдумаць', *злетети* 'даручыць, праписаць', *меніти* 'меркаваць', *меновати* 'называць', *мешкати* 'жыць, знаходзіцца', *обачыти* 'убачыць, зауважыць; разгледзець', *пильновати*, *позволіць* 'дазволіць', *позывати* 'выклікаць у суд', *позыскати* 'сыскати', *прэзыскати* 'выйграць (на судзе)', *рачыты* 'зрабіць ласку, пажадаць'.

З іншых часцін мовы ў помніку ўжываючыя паланізмы аbowемъ 'бо, таму што', *атали* 'аднак', *внівеч* 'цалкам, дашчэнту', *водлугъ* (*водле*) 'паводле, згодна', *вічелікій* 'разнастайны, усякі', *допе-ро* 'толькі, усяго', *жадны* 'нікто; ніводзін', *жебы* 'каб', *заразомъ* 'адразу, разам; заадно, адначасова', *зас* 'але; зноў', *ижъ* 'што', *лечь* 'але; толькі', *меновите* 'менавіта, а іменна', *овішель* 'зразумела, безумоўна', *подлугъ* 'адпаведна, згодна', *поневажъ* 'бо, паколькі', *пресе* 'усё ж, аднак', *proto* 'тamu, пагэтаму', *снатъ* 'відавочна', *спольне* 'сумесна', *тежъ* 'таксама', *чыли* 'ци, або; хіба'. Сустрэкаючыя лексемы з польскай неазначальнай часціцай -*кольвець*, якая надае ім значэнне няпэўнасці (*гдекольвець* 'дзе-небудзь', *штокольвець* 'што-небудзь', *якіхольвець* 'які-небудзь') і польскім фармантам — *кроть* (*двакротъ* 'двойчы', *непооднокротъ* 'неаднаразова', *потрикротъ* 'тры разы').

Значна менш адлюстравалася ў даследаваных дакументах лексіка лацінскага паходжання: *акторъ* 'ісцец', *апелевати*, *апеляцыя*, *аренда*, *арендавати*, *артыкуль* 'параграф дакумента', *банить* 'асоба, асуджаная на выгнанне з краіны', *дата*, *декретъ* 'пастанова ўрада, якая мела сілу закона', *деляторъ* 'судовы выканайца, зборшчык падаткаў', *депутатъ* 'дэпутат; суддзя Трыбунала', *дыляця* 'адтэрміноўка судовай справы', *екзекуцыя* 'выкананне прыгавору', *ексіто-вати* 'рабіць выключэнне, вылучаць', *інстыгаторъ* 'судовы выканайца', *канцептэрыя*, *каштальянъ /каштелянъ/* 'камендант замка, памочнік ваяводы', *квітация* 'квітанцыя, распіска', *комісаръ* 'ураднік, які пасылаўся на месцы для выканання спецыяльных абавязкаў', *констытуцыя* 'ухвала, пастанова вальнага сейма Рэчы Паспалітай', *контрактъ*, *контроверсия* 'судовая спрэчка', *контровертовати* 'прадстаўляць у судзе пярэчкін, спрачацца', *копея* 'копія', *кrimінальный*, *мандатъ* 'каraleўскі ўказ; выклік у суд', *обліковатися* 'абавязвацца', *облікъ* 'распіска, даўгавое абавязательства', *пергаменъ* 'пергамент', *плебанъ* 'каталіцкі прыходскі свяшчэннік', *приватный*, *протестация* 'судове апратэставанне', *процесь* 'судовы разбор', *прынцыпаль* 'зачыншчык крымінальнай справы', *пунктъ*, *рата* 'узнос, частковая аплата', *ревизоръ*, *референ-даръ* 'прыдворны, які дакладваў аб скаргах падданых', *секретаръ*, *статутъ* 'збор заканадаўчых актаў', *сублевация* 'скасаванне законным парадкам прыгавору або акта', *сума*, *терминъ*, *тестаментъ* 'завяшчанне', *трибуналъ* 'вышэйшы апеляцыйны суд', *форумъ* 'кампетэнтны суд'.

Невялікую групу лексічных сродкаў аўядноўваюць слова нямецкага паходжання: *варовати* 'абумоўліваць', *квітъ*, *кгвалітъ* 'гвалт, насілле; павіннасць, штарф', *кгрунтъ* 'зямельнае ўладанне', *маршалокъ* 'міністр пры велікакняжацкім двары; павятовы кіраўнік дваранства', *муз-ти*, *пінф*, *ратовати*, *фольварокъ /фольваркы/*, *фортель* 'хітрасць, выкрутас', *цинічъ*, *шафунавати* 'распараджацца чым-небудзь; растрachaцца', *шафунокъ* 'распараджэнне; растрата, трата', *шацунокъ* 'ацэнка маёмы ў грашовым выражэнні', *шкода* 'матэрыяльная ці маральная страта; патрава'.

Пераважная большасць лексічных сродкаў лацінскага і нямецкага паходжання па свайму фанетыка-марфалагічнаму абліччу бліжэй стаіць да адпаведных польскіх слоў, чым да лацінскіх і нямецкіх. Таму можна меркаваць, што асноўную ролю пры іх запазычванні выконвала польская моўнае пасрэдніцтва.

Даследаваным дакументам уласціві і адзінкавыя запазычанні, якія мелі сваімі вытокамі чэшскую мову: *гроши* (*гроши*), *мещанінъ* 'гараджанін'. Яны таксама былі запазычаны беларусамі ад палякаў.

Частка разгледжаных вышэй лексем ужываецца разам з вытворнымі словамі, што ўзніклі на беларускай і польскай глебе: *акторъ* – *акторка*; *апелевати* – *апелеванье*; *апеляцыя* – *апеляцыйный*; *аренда* – *арендавный*; *будовати* – *будовать*; *варовати* – *обваровать*; *власны* – *власне*, *влас-*

ность; волати — воланье, выволанье, приволанье, привольвати; земенинь — земянка; злетети — злещене; канцелярыя — канцелярыйский; кашталянь — кашталяновая, кашталянович; кгвалтвне, кгвалтовный; листъ — листовны; маршалокъ — маршалкова; менити — помененый, поменити; меновати — менованый; мешкати — мешканье, замешкати, омешкати, перемешкавати; мордовати — замордованье, замордовати, змордовати; моцъ — моцно, моцний; окрутній — окрутенство, окрутнне; отчизна — отчизний; очевистый — очевисте; пань — пани, панна, панство; пильный — пильне, пильность; подкоморый — подкоморский; позволити — позволеный; позвывать — позвыній; приватный — приватне; ревизоръ — ревизорский; скарбъ — скарбовий; скутокъ — скутечне, скуточны; совитый — совито, совитость; статуть — статутовый; трибуналъ — трибуналъный, трибунальский; хоружий — хоружанска, хоружиная, хоружич; шляхта — шляхетский, шляхтич. Часам у такім гняздзе не хапае асноўнага члена, які не адлюстраваўся ў тэксце ў сувязі з адсутнасцю спрыяльнага кантэксту. Напрыклад, ёсьць дэрываты *каптуровый, касований, compromisарский*, а няма лексем *каптуръ, касовати, compromисаръ*, ад якіх утвораны гэтыя слова.

На падставе даследаванага матэрыялу магло бы скласці ўражанне, што слова іншамоўнага паходжання займаюць у пастановах навагрудскіх сесій Трыбунала канца XVI — пачатку XVII ст. даволі прыкметнае месца. Але патрэбна звярнуць увагу на туго акалічнасць, што амаль усе наядуныя тут запазычанні былі вядомы старабеларускай пісьменнасці значна раней, замацаваўшыся ў мове яшчэ на працы XIV — першай палавіны XVI ст. Не ўступаюць навагрудскім пастановам папярэднім помнікам і па ступені насычанасці іншамоўнай лексікай, напрыклад Кніга Віцебскага земскага суда 1533—1540 гг., Кніга Віленскага замкавага суда 1552 г. і асабліва Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. Толькі лексемы *деляторъ і ексцытовати* атрымалі першую фіксацыю ў іншых помніках некалькі пазней, чым у даследаваных дакументах. Але на аснове дзвюх лексічных адзінак гаварыць аб наплыве іншамоўнай лексікі не прыходзіцца. Улічваючы гэта, пастановы, прынятые Трыбуналам на навагрудскіх сесіях у 1583—1612 гг., можна разглядаць як пісьмовыя крыніцы, якія засталіся ў баку ад агульнага працэсу паланізацыі і лацінізацыі.

Зусім іншы малюнак назіраеца ў рашиэннях Трыбунала, якія датуюцца 1630—1650 гадамі, дзе акрамя пералічаных вышэй запазычанняў, знайшлі адлюстраванне многія новыя лексічныя сродкі польскага, нямецкага, лацінскага паходжання. Асабліва многа ў гэтых дакументах лацінскіх слоў, прычым такіх, якія наогул не ўжываліся ў іншых жанрах тагачаснай пісьменнасці, а складалі спецыфічную прыналежнасць пазнейшых дзелавых дакументаў. Ва ўмовах усё большаснага ўзаемадзеяння беларускай дзелавой нісьменнасці з польскай, дзе лацінская юрыдычна тэрміналогія пакінула значныя сляды, выкарыстанне лексічных лацінізмаў беларускімі справаводамі з'явілася натуральным і непазбежным.

### *Lітаратура*

1. Решения Главного литовского Трибунала. Вильнюс, 1988. С. 43—244.
2. Булыка А.М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове XIV—XVIII стст. — Мінск: Навука і тэхніка, 1980. — 256 с.
3. Гістарычна лексікалогія беларускай мовы. — Мінск: Навука і тэхніка, 1970. — 208 с.

### *Summary*

*In the article the vocabulary of legal documents being situated in Head Lithuanian Tribunal Decrees is being investigated. Lexical units, which were borrowed from Polish, German, Crech end Latin Languages. Semantic volume of investigated Lex-sem is being defined.*